

Песню бярыце з сабою...

ДАРАГАЯ

Пятро Глебка (1905—1969) — паэт, драматург, перакладчык, арганізатар навукі. Працаваў у Інстытуце літаратуры, мовы і мастацтва Акадэміі навук БССР, узначальваў групу па складанні «Руска-беларускага слоўніка». Кіраваў Інстытутам мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Быў акадэмікам-сакратаром АДДзялення грамадскіх навук Акадэміі навук БССР. Абіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР. Удзельнічаў у рабоце сесій Генеральнай Асамблеі ААН.

Вершы — Пятро ГЛЕБКА.
Музыка — Яўген КСЯНЕВІЧ.

Куплет 1:
За гаем сонца патухае,
З-за гор выходзіць маладзік.
Дзяўчына любая чакае
Мяне ў прысадах маладых.

Прыпеў:
Гнуцца вербы, гнуцца нізка,
Гнуцца аж дадолу...
Дарагая, сядзь жа блізка,
Раскажы пра долю.
Я вачэй тваіх праменні
Пад нябесны колер

Расцалую: можа, меней
Будзе ў сэрцы болю.

Куплет 2:
Адзін выходжу на дарогу,
Буйное жыта ледзь шуміць,
Ды насцярожана і строга
З-за хмаркі месячык глядзіць.

Прыпеў
Куплет 3:
Маўчаць высокія бярозы,
Маўчаць туманныя палі.
І вось мой твар шчыкочуць косы,
І рукі шыю абнялі...

Прыпеў

Рубрыку вядзе
Яўген КСЯНЕВІЧ.
evgenyksenovich@gmail.com



Ну і ну!

Нявеста не дачакалася
жаніха і выйшла замуж
за іншага

Дзяўчына з індыйскага горада
Біджнор, штат Утар-Прадэш, не
дачкалася на вяселлі жаніха і
выйшла замуж за іншага мужчы-
ну, паведамляе сайт News 18.

За шэсць тыдняў да інцыдэнта пара
адсвяткавала неафіцыйнае вяселле,
але дзяўчына не пераязджала ў дом
жаніха. Паміж сем'ямі закаханых былі
рознагалоссі. Сваякі жаніха пастаянна
патрабавалі пасаг, у тым ліку ровар і
грошы, якія сям'я нявесты не збірала-
ся аддаваць. У выніку сваякі нявесты
збілі гасцей з боку жаніха і замкнулі іх
у пакоі на месцы правядзення вяселля.
Абедзве сям'і звярталіся ў паліцыю, але
ў выніку памірыліся. Апошняй кропляй
стала спазненне жаніха на афіцыйнае
вяселле. Замест таго, каб прыехаць у
прызначаны час, ён прыбыў пазней, што
вельмі разлававала нявесту і яе сям'ю.
У выніку дзяўчына адмяніла шлюб і вый-
шла замуж за іншага маладога чалаве-
ка ў прысутнасці старэйшын вёскі.

Прарочы сон прынёс
мужчыну багацце

На амерыканскім востраве Дра-
манд, штат Мічыган, мужчына да-
верыўся снам і сарваў у латарэю
буйны куш, паведамляе партал
UPI.

23-гадовы Джэсі Фравала сцвяр-
джае, што яму тры разы сніўся сон, у
якім ён выйграваў у адной імгненнай
латарэі 500 тысяч долараў. Мужчына
палічыў сны, якія паўтараліся, праро-
чымі і стаў рэгулярна купляць білеты
гэтай гульні. «Я пачаў гуляць у гульнію
са сну ўжо пасля першага сну, — пры-
знаецца Фравала. — Я спадзяваўся,
што мае сны стануць рэальнасцю». Самае цікавае, што ў выніку ўдачлівы
амерыканец спраўды сарваў джэкпот
у 500 тысяч! «Я не мог у гэта паверыць
і нават заплакаў, — успамінае ён. —
Выйгрыш і праўда адбыўся, як у сне». Ён
плануе купіць новую машыну, а ас-
татнюю частку прыза інвеставаць.

Іван КУПАРВАС.

Даты Падзеі Людзі



14 СНЕЖНЯ
1906 год — у Мінску было заснавана беларускае
кніжна-выдавецкае таварыства «Мінчук»
(дзейнічала да 1907 года). Менавіта ім быў падрыхтаваны
да друку першы зборнік паэзіі Янкі Купалы «Жалейка».
1949 год — нарадзілася Тамара Міхайлаўна
Тузава, беларускі навуковец, доктар філа-
сوفскіх навук, прафесар. Аўтар навуковых прац па праблемах анталогіі
свядомасці, свабоды і адказнасці чалавека, тэорыі і метадалогіі гумані-
тарнага пазнання.

1954 год — нарадзіўся Анатоль Паўлавіч Пашкевіч, беларускі ву-
чоны ў галіне робататэхнікі, доктар тэхнічных навук, прафес-
сар. Аўтар навуковых прац па метадах і алгарытмах шматкратэрыяльнага
сінтэзу маніпуляцыйных і кіроўных сістэм прамысловых робатаў.

1963 год — рабочаму пасёл-
ку Полацкі, які ўзнік у
1958-м у сувязі з будаўніцтвам Полац-
кага нафтаперапрацоўчага завода,
быў нададзены статус горада аблас-
нога падпарадкавання з назвай Нава-
полацк.

1984 год — створаны Горацкі раённы гісторыка-этнаграфічны
музей. Яго першымі экспанатамі сталі карціны мастакоў,
ураджэнцаў раёна. У музеі праходзяць выстаўкі мастацкіх твораў, дэкара-
тыўна-прыкладнога мастацтва.

1789 год — нарадзілася Марыя Шыманоўская,
віртуозная польская піяністка і кампазітар.

1884 год — нарадзіўся Антоній Васілевіч Фла-
роўскі, рускі і чэшскі гісторык-славіст. Аўтар
прац па гісторыі Расіі і ўзаемаадносін Чэхіі з усходнімі сла-
вянамі, у тым ліку беларусамі («Чэхі і ўсходнія славяне»).

Даследаваў творчую спадчыну Ф. Скарыны. У 1967-м наведаў Беларусь
і прыняў удзел у сесіі АН Беларусі, прысвечанай 450-годдзю беларускага
кнігадрукавання. Памёр у 1968 годзе.

1909 год — нарадзіўся Уладзімір Саламонавіч Палякоў, расійскі
пісьменнік, сцэнарыст, эстрадны драматург. Працаваў у Ле-
нінградскім тэатры мініяцюр разам з Аркадзем Райкіным, стварыў і кіраваў
Маскоўскім тэатрам мініяцюр. Памёр у 1979 годзе.

1911 год — нарвежскі палярны даследчык Руаль Амундсен першы
дасягнуў Паўднёвага полюса Зямлі, на месяц апырэдзіўшы
англійскую экспедыцыю Роберта Скота. Агледзеўшыся, Амундсен канста-
таваў: «Неверагодна плоская раўніна».

1924 год — нарадзіўся Радж Капур, ін-
дыйскі акцёр, рэжысёр, прадзюсар,
сцэнарыст. Пастаноўшчык і выканаўца галоўнай
ролі ў фільмах «Бадзяга», «Пан 420». Зняў філь-
мы «Санг», «Маё імя клоўн», «Бобі». Памёр у 1988
годзе.

2004 год — па ініцыятыве Уга Чавеса і Фідэля Кастра створаны
Баліварыянскі альянс для народаў нашай Амерыкі. У гэты ж
дзень у Францыі ў горадзе Міё над далінай ракі Тарн адкрыўся падвесны
мост, які лічыцца самай высокай у свеце падобнай канструкцыяй.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс);

аддзелаў: пісьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі: 287 18 81.

прыём рэкламы
тэл./факс: 287 17 79,
e-mail: reklama@zviazda.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з'яўляюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	9.21	16.47	7.26
Віцебск —	9.18	16.29	7.11
Магілёў —	9.11	16.37	7.26
Гомель —	8.59	16.42	7.43
Гродна —	9.35	17.04	7.29
Брэст —	9.27	17.13	7.46

Месяц

Поўня 12 снежня.
Месяц у сузор'і Рака.


Імяніны

Пр. Навума.
К. Альфрэда, Ізідара,
Яна.



Фота Максіма ШАСТАКОВА.

ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

Вельмі хочацца гарба-
ты з каньком, але каб без
гарбаты.

— Вось бачыш, ты не такі
ўжо і дурань.

Яна і ён.
— Каханы, скажы, вось
чаму ты са мной ажаніўся?
— Дурань быў.
— А чаму не разводзіш-
ся?
— Таму што іншай такой
дурніцы не знайду.

Вельмі цяжка быць
адзінокай жанчынай. Да-
водзіцца самой на сябе
крычаць за тое, што вала-
сы забілі вадасцёк.

У краме.
— А што ў вас вось гэты
тваражок такі дарагі, нібыта
з малака зроблены?..

